

Алімпіяда па беларускай мове і літаратуры 5 клас

Заданне 1. Колькі звонкіх зычных гукаў у наступных словах? Паставіць адпаведную лічбу.

Цуда		гарбуз		раз'езджаны	
Лічба		дождж		знаходка	
Жолуд		жаніцьба		падказка	
Абход		завадзь		просьбіт	

Заданне 2. Утварыце і запішыце словы, значэнне якіх пададзена ў дужках.

Кароль -(жонка караля);(сын караля);
..... (дачка караля).

Цар -(жонка цара);(сын цара);
.....(дачка цара).

Князь -(жонка князя);(сын князя);
.....(дачка князя).

Поп -(жонка папа);(сын папа);
.....(дачка папа).

Заданне 3. Уставіць у прыказкі патрэбныя словы, якія з'яўляюцца назвамі частак маўленчага апарату.

1) Знаеш ты толькі, што з _____ ў _____

2) Еш капусту з грыбамі, трымай _____ за зубамі.

3) Міл жабе арэх, ды _____ Бог не даў.

4) На галодны _____ добра і гэтак.

5) Нікому _____ не завяжаш.

6) Не сунь _____ ў чужое проса.

7) Хто з _____, той з піражком.

Заданне 4. Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад.

Вопросительный знак-_____, берёзовый сок-
_____, печная труба-_____, белый гриб-
_____, восклицательный знак-_____, кукурузный
початок-_____, летучая мышь-_____, носовой платок-
_____, тёплые края-_____.

Заданне 5. Падабраць пару.

Авечка - _____, асёл-_____, індык-
_____, гусь-_____, вярблюд-_____, курыца-

_____, качка-_____, КОТ-_____, ліса-_____,
леў-_____, паўлін-_____, мядзведзь-_____.

Заданне 6. Падабраць антонімы да прыметніка ў наступных выразах.
Свежы (ая) (вечер, газета, думка, след, трава, чалавек).

Заданне 7. Запісаць адным словам.

1. Прылада для дыхання чалавека пад вадою-

_____ 2. Цыркавая гімнастыка-

3. Від збана з вузкім горлам-

4. Аўтар музычных твораў-

5. Павелічальнае шкло ў аправе-

6. Неадукаваны, недасведчаны чалавек-

7. Пластычная
маса _____

8. Прыступкі
лесвіцы _____

Заданне 8. Назваць твор і яго аўтара па героях.

Героі твора	Аўтар і назва твора
1) Галіна, Васілёк, Барына	
2) Пятро, Гнат	
3) Алесь, Костусь, Уладзя, Ясь	
4) Сцяпан, Піліп, Іван	

Заданне 9.Адгадаць шарады (у якасці падказкі можна паведаміць, што тут зашыфраваны гарады Беларусі).

воск+гарт+лес= _____
града+ кавун= _____
тара + мыла= _____
ліс + сок + гар = _____
сава + тып= _____
ачаг + роў= _____

Заданне 10.Дапісаць патрэбныя літары ў клеткі, каб атрымаліся словы.

в	е	р	а				
в	е	р	а				
в	е	р	а				
в	е	р	а				
в	е	р	а				